



22 ЛЮТАГА 2007 г.
ЧАЦВЕР
№ 36 (25901)
Кошт 350 рублёў
ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Маразы «залютуюць».
Уначы месцамі да мінус 32



Істотнае паніжэнне
тэмпературы рэжымне
выклікаў Арктычны анты-
цыклон, які да канца
гэтага тыдня будзе
гаспадарыць на тэрыторыі
Беларусі.

Ва ўрадзе
ДЛЯ ТРАНСПАРЦІРЭЙКІ НАФТЫ З ВЕНЕСУЭЛЫ
І ІРАНА Ў БЕЛАРУСЬ БУДУЦЬ ЗАДЗЕЙНІЧАНЫ
БАЛТЫЙСКІЯ ТЭРМІНАЛЫ

Аб гэтым журналістам паведаміў першы намеснік прэм'ер-
міністра Беларусі Уладзімір Сямашка. Пад яго старшынствам
у Віцебску праходзіла вязыное пасяджэнне Камісіі па павышэнню
канкурэнтаздольнасці эканомікі.

Абарона дзяцей з няўдалых
сем'яў набудзе выгляд закона

Дэпутаты Палаты прадстаў-
нікоў Нацыянальнага сходу
Беларусі разглядаюць дапу-
няенні і змяненні ў некаторыя
законы па пытаннях дзяржаўнай
абароны дзяцей у няўдалых
сем'ях.

Як вядома, у лістападзе міну-
лага года былі прыняты прэзідэнцкі
Дэкрэт «Аб дадатковых мерах па дзяр-
жаўнай абароне дзяцей у няўдалых
сем'ях». Дэкрэт, у прыватнасці, пра-
пісаў меры па пакрыццю бацька-
мі, што пазбаўлены бацькоўскіх пра-
ваў, дзяржаўных расходаў па ўтры-
манню дзяцей, якія засталіся без на-
гляду. Цяпер асабліваці прымянен-
ня гэтай нормы прапаноўваецца на за-
канадаўчым узроўні.

РАСІЯ СПЫНАЕ ПРЫМЯНЕННЕ ПАГАДНЕННЯ
АБ АГУЛЬНЫМ АГРАРНЫМ РЫНКУ СІД

Расія спынае часовае прымяненне пагаднення аб агульным аграр-
ным рынку дзяржаў — членаў СІД, падпісанага 6 сакавіка 1998 года.
Адпаведнае распараджэнне на прапанову расійскага МЗС падпісаў прэм'
ер-міністр краіны Міхаіл Фрадкоў, паведамляе ўрадавая прэс-служба.



ХТО Ё КЛАСЕ ГАСПАДАР?
Школа падрыхтуе... сем'янінаў

У хуткім часе школа вернецца да сямейнага выхавання. Яно ахо-
піць усе класы — з 1-га па 11-ы і стане абавязковай складовай
сярэдняй адукацыі, хоць і на ўзроўні факультатываў. Гаворка ідзе
пра даволі сціпую колькасць такіх заняткаў — ад 7 да 14 у год.
Але, што называецца, хоць бы столькі.

ЗЛАЧЫНАСЦЬ КОЛЕРУ
«ХАКІ» АДСТУПАЕ

За перыяд з 1994 па 2006 год колькасць парушэнняў
закона ў беларускім войску зменшылася амаль у 5 разоў
Летас, паводле слоў міністра абароны Леаніда Мальцава, у
70 працэнтах падраздзяленняў сухопутных войскаў, часцей
прафіцэтарнай абароны і ваенна-паветраных сіл увогуле не было
зафіксавана ніводнага злачынства і нават правапарушэння. І ў
гэтым, на думку кіраўніка абарончага ведамства, вялікая заслуга
ваенных пракурораў, суддзяў, ваеннаслужачых камендатур.

Менш падаткі.
Больш вакансій?

Па выніках мінулага года сярэдні ўзровень беспрацоўя ў Бе-
ларусі вышэйшы на рэкордна нізкую адзнаку — 1,2 працэнта ад
агульнай колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва. Практыч-
на кожны пяты беспрацоўны ў краіне з'яўляецца жыхаром мал-
ых гарадоў. Прычым, значны частка галоўнага ўпраўлення
палітыкі занятасці і народнаасельніцтва Міністэрства працы і
сацыяльнай абароны Мікалай Коханав, з улікам традыцыйна вус-
така рынку працы ў гэтых населеных пунктах, пошук «лішняга
месца» тут з'яўляецца ці не галоўнай на сёння праблемай.

ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ
І ДАНИЯ: ВЫВАД
ВОЙСКАЎ З ІРАКА

Аб гэтым заявіў у парламен-
це прэм'ер-міністр краіны Тоні
Блэр.
У бліжэйшыя месяцы колькасць
брытанскіх вайскоўцаў у гэтай краі-
не будзе скарачана з цяперашніх
7100 да 5500 чалавек. Ён таксама
падкрэсліў, што частка вайскаў за-
станацца ў Іраку ў 2008 годзе. Дан-
ія выведзе свой вайскі квантыген-
ты.

Віншаванне Прэзідэнта
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павін-
шаваў заслужанага дзеяча мастацтваў Рэспублікі Беларусь, лаў-
рэата Дзяржаўнай прэміі СССР Івана Міско з 75-годдзем.

«Больш як сорак гадоў сваёй стваральнай дзейнасці Вы прысвяцілі
мастацкаму адлюстраванню тэмы космасу і бяспрыкладнага подзвігу
чалавека, які смела ступіў за межы планеты Зямля. Дзякуючы Вашаму
непаўторнаму таленту, майстравству і працавітасці з'явілася на свет ца-
лая галерэя скульптурных партрэтаў нашых знакамітых сучаснікаў», —
гаворыцца ў віншаванні.

Урад мае намер удзяліць пільную ўвагу
кадравай палітыцы ў галіне аховы здароўя

Як заявіў у інтэр'ю журналістам намеснік прэм'ер-міністра
рэспублікі Аляксандр Косінец, медыцынская адукацыя павінна
стаць бесперапынай.
У бліжэйшым будучым усе навуковыя тэмы будучы перагледжаны.
«Яны павінны даваць эфект і быць накіраваны на сацыяльна-значныя
захворванні для таго, каб перш за ўсё знізіць смяротнасць», — рас-
талумачыў віцэ-прэм'ер. Пры гэтым ён адзначыў, што асноўная ўвага
будзе удзяляцца інфекцыйнай паталогіі, унутраным хваробам, неўра-
логіі, псіхіятрыі, наркалогіі, а таксама праблемам, што ўзніклі ў выніку
аварыі на ЧАЭС, і арганізацыі кіравання эканомікай аховы здароўя.

РОЗГАЛАС
ПАД НАДЗЕЙНАЙ АХОВАЙ

Планавыя палёты
штурмавога Су-25,
што стаяць на
ўзбруннай 206-й
штурмавай
авіяцыйнай
базы,
якая была прызнана
лепшай у Ваенна-
паветраных сілах
і войскаў ППА
па выніках
2006 года, прайшлі
ў Лідзе.

ТРАГІЧНАЯ СПРЭЧКА
Даве падобныя сямейныя драмы разыграліся ў Бяроза і Бу-
рысаве: на жаль, у першым выпадку выратаваць людзей ўжо
не ўдалося.

Раніцай у Бярозе ў кватэры рабочага аднаго з прыватных прад-
прыемстваў муж паспрачаўся з жонкай: мужчына прыраўнаваў сваю
палову. Слова за слова — і раўнівец схопіўся за заточку, удар якой
стаў смяротным для няшчаснай. Не доўга думаючы, жонка нанесла
удар у грудзі і сабе. У бальніцы, куды мужчына быў дастаўлены, урачы
ужо нічым не змоглі яму дапамагчы. А ў Бярысаве таксама пасля
спрэчкі непрацоўчы накінуўся з нажом на жонку. Параніўшы жанчы-
ну ў грудзі, ён паспрабаваў скончыць жыццё самагубствам. Праўда,
у дадзеным выпадку пацярпелым пашанцавала: яны дастаўлены ў
бальніцу, і жыццё іх ужо ў бяспецы.

ПАПЯЛЕЦ —
ПАЧАТАК
ПОСТУ

У каталіцкіх храмах Бе-
ларусі прайшлі набажэн-
ствы перад пачаткам Вялі-
кага посту.
На здымку: момант
пасыпання галавы по-
лам у Архіепафедраль-
ным касцёле Найсвя-
цейшай Марыі Паньы ў
Мінску праводзіць ксёндз — дэкан
Антон Клімантовіч.

БЕЛАРУСБАНК
АСБ «Беларусбанк» інфармуе, што з 26 февраля 2007 года
павышаюцца працэнтныя ставкі

по срочным вкладам фізічных лиц
в иностранной валюте
и устанавливаются в следующих размерах:

Table with 2 columns: Deposit type and interest rate. Rows include 3 months, 6 months, 12 months, and various terms in foreign currency.

Уведжжэнне працэнтныя ставкі по вышперэчисленному вк-
ладу прымятаюцца как по вновь принимаемому, так и по ранее при-
нятым вкладам с 26 февраля 2007 года.

БЕЛАРУСБАНК
павышаюцца працэнтныя ставкі
по срочным вкладам фізічных лиц
в иностранной валюте
прием на которые прекращается,
и устанавливаются в следующих размерах:

Table with 2 columns: Deposit type and interest rate. Rows include 3 months, 6 months, 12 months, and various terms in foreign currency.

Будем рады видеть Вас клиентами
АСБ «Беларусбанк».
Дополнительную информацию можно получить в любом
учреждении АСБ «Беларусбанк» или на веб-сайте банка

http://www.belarus-bank.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 27.10.2006 г.,
выданная Национальным банком Республики Беларусь.

ISSN 1990-763X
Курсы валют
Курсы валют для безвалютных расчётов
Центрбанк РФ
Агенства
Уладзіміра
Граўцова

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ
І ДАНИЯ: ВЫВАД
ВОЙСКАЎ З ІРАКА
Аб гэтым заявіў у парламен-
це прэм'ер-міністр краіны Тоні
Блэр.

# Дырэктар Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белдэррэсурс» Вікенцій ШАЎЛОЎСКІ:

## «НЯГЛЕДЗЯЧЫ НА АБ'ЕКТЫЎНЫЯ ЦЯЖКАСЦІ, ДАРОЖНІКІ БУДУЦЬ ПОЎНАСЦЮ ЗАБЯСПЕЧАНЫ БУДМАТЭРЫЯЛАМІ»

Заўсёды важна мець справу з прафесіяналамі. Прыемна ўсведамляць, што ў Беларусі па-добраму апантаных сваёй працай спецыялістаў вельмі многа. Аднак яшчэ большую каштоўнасць, на наш погляд, уяўляюць людзі, якія перажываюць і адказваюць не толькі за свой вузкі ўчастак ці накірунак, але мысляць больш маштабна, ахопліваюць кругазорам усю галіну і, як вынік, маюць дзяржаўны падыход да справы.

Дырэктар РУП «Белдэррэсурс» Вікенцій Шаўлоўскі адносіцца да апошняй катэгорыі прафесіяналаў. Гэта ў многім абумоўлена не толькі чалавечымі якасцямі, але і жыццёвым вопытам кіраўніка. Вікенцій Віктаравіч прайшоў прыступкі службовай лесвіцы ад майстра будаўніча-мантажнага ўпраўлення да дырэктара буйнейшай забяспечэнскай арганізацыі дарожнай галіны. Калі ўзначаліў арганізацыю ў 1998 годзе, яна яшчэ не займалася цэнтралізаванымі пастаўкамі дарожнікам, а здавальнялася нязначнай работай. Багаты вопыт кіраўніцкай і арганізацыйнай дзейнасці, умение знаходзіць агульную мову з людзьмі дапамаглі Вікенцію Шаўлоўскаму рэарганізаваць прадпрыемства, наладзіць сувязі з пастаўшчыкамі і дарожнікамі, прымусіць калектыв працаваць на поўную моц.

Пра задзены новым кіраўніком імпульс развіцця арганізацыі яскрава сведчыць дынаміка паставак асноўных будаўнічых матэрыялаў. Так, калі 8 гадоў таму «Белдэррэсурс» паставіў дарожнікам бітуму, мазуту, шчэбню і ГЗМ на 3,4 млрд рублёў, то ў 2000 годзе гэта лічба ўжо складала 12,3 млрд, у 2001-м — 40,7 млрд, у 2004-м — 76,1 млрд, у 2006 годзе — 127 млрд рублёў.

Сёння арганізацыя з'яўляецца ключавым звяном у складанай існасці будаўніцтва дарог. Несвоечасовая ці не ў поўным аб'ёме пастаўка матэрыялаў можа звесці на нуль усю папярэднюю працу геадэзістаў, інжынераў, праекціроўшчыкаў, вымусіць прастойваць будаўнікоў, дарожнікаў, дарогую і складаную тэхніку. У многім менавіта стабільная і рытмічная работа пастаўшчыкоў дазваляе своечасова спраўляцца са сваімі абавязкамі 260 дарожным арганізацыям краіны.

Перш чым паставіць матэрыялы на аб'ект, спецыялісты «Белдэррэсурсу» прымаюць заяўкі, дасканала вывучаюць праекты, іншую дакументацыю, робяць дакладныя разлікі, абгрунтоўваюць іх перад дэпартаментам «Белаўтдар», атрымліваюць сродкі, абавязкова праводзяць тэндэр, які дазваляе эканоміць да 10 працэнтаў бюджэтных грошай, закупляюць матэрыялы і толькі потым накіроўваюць бітум, мазут ці гравій на будоўлю. Акрамя таго на прадпрыемстве вядзецца строга ўлік пастаўленых матэрыялаў, работнікі «Белдэррэсурсу» пільна сочаць за іх мэтамым выкарыстаннем.

Трэба адзначыць, што 2006 год для дарожнікаў чакаў даволі складаным, — па нашай просьбе Вікенцій Віктаравіч расказаў аб выніках работы прадпрыемства летась. — Так склалася, што цэны на асобныя віды прадукцыі (бітум і мазут) пастаўкамі якіх мы займаемся, у Расіі аказаліся больш высокімі, чым у нашай краіне. Натуральна, расійскім кампаніям, з якімі мы раней супрацоўнічалі, працаваць з Беларуссю стала нявыгадна. У самыя сціплыя тэрміны наша арганізацыя павінна была напрацаваць іншыя, абсалютна новыя схемы. Што само па сабе вельмі няпросты, а тым больш, калі ўлічыць аб'ёмы паставак — патрэба фактычна ўсёй дарожнай галіны рэспублікі. Усё ж разам з канцэрнам «Белнафтахім», які пайшоў нам насустрэч, выйсе было знойдзена. Шэраг буйных расійскіх фірмаў, якія зацікаўлены ў супрацоўніцтве з нафтаперапрацоўчай галіной Беларусі, паставілі бітуму і мазуту ўзялі на сябе. «Белдэррэсурс» таксама не губляў момант. Мы спрацавалі вельмі аператыўна, нават з апарэджаннем — да 1 кастрычніка поўнасцю выканалі пастаўкі бітуму дарожным арганізацыям. А гэта 147 тысяч тон асноўнага дарожна-будаўнічага матэрыяла.

Добра спрацавала арганізацыя і па пастаўках іншых матэрыялаў. Шчэбнем дарожнікі Беларусі былі



Галоўны бухгалтар Алена ГРЫНЬКО.


забяспечаны ў поўным аб'ёме і таксама з некаторым апарэджаннем графіка. Улічваючы спецыфіку дарожных работ, якія часта залежаць ад надвор'я і маюць сезонны характар, такая аператыўнасць была на руку галіне ў цэлым.

— Работа з буйнымі пастаўшчыкамі дарожных будаўнічых матэрыялаў — гэта вуліца з двухбаковым рухам, — адзначае Вікенцій Віктаравіч. — Тут вельмі важна ўзаемадзейнічаць з партнёрамі, агульны прафесіяналізм. Таму я хачу падкрэсліць: у тым, што дарожнікі Беларусі ў тэрмін і ў поўным аб'ёме былі забяспечаны шчэбнем, вялікая заслуга і новага генеральнага дырэктара РУП «Граніт» Уладзіміра АУТКА. Гэта ўжо трэці кіраўнік за тры гады. Лічу, што нарэшце прадпрыемства ўзначаліў высокі прафесіянал, моцны гаспадар і, што асабліва важна, надзейны партнёр. Што ні кажыце, а кадры паранейшаму вырашанае ўсё.

Такім чынам, «Белдэррэсурс» таксама як і з бітумам выканаў гадавы план пастаўкі шчэбню — 1 млн 810 тысяч тон — да кастрычніка.

— Ужо два месяцы мінулага года мы працавалі на 2007-ы, — адна-

*«Напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны і Міжнароднага жаночага дня ад усёй душы віную калектыв прадпрыемства, а таксама ўсіх, хто мае непасрэднае дачыненне да дарожнай галіны Беларусі, з надыходзячымі святамі. Так склалася, што мужняя прафесія дарожнікаў аб'яднала прадстаўнікоў і моцнай, і прыгожай паловы чалавецтва. Асабліва ўдзячнасць за іх нялёгкаю работай поруч з намі хачу выказаць нашым самым абавяльным жанчынам-дарожнікам. Ад імя ўсіх работнікаў РУП «Белдэррэсурс» хачу падкрэсліць: мы — на адной дарозе. Ад нашай рухлівасці і прафесіяналізму залежыць своечасовае забяспячэнне галіны ўсім неабходным, ад майстэрства і якасці работы дарожнікаў — імідж краіны, работа народнай гаспадаркі і бяспека людзей. Няхай ваша дарога ў жыцці абыводзіцца без крутых віражжоў, «железныя коні» будзе моцным, а дома заўсёды чакаюць! Удачы Вам і ў добры шлях!»*



Дырэктар РУП «Белдэррэсурс» Вікенцій ШАЎЛОЎСКІ.

чае Вікенцій Шаўлоўскі. — Намі было пастаўлена 350 тысяч тон шчэбню і 40 тысяч тон бітуму. Натуральна, па цэнах 2006 года. Сёлета цэны на гэтыя віды матэрыялаў выраслі фактычна на 20 працэнтаў. Такім чынам, аператыўная работа нашай арганізацыі дазволіла эканоміць 5 мільярд рублёў дарожнага фонду!

Увогуле ў 2006 годзе РУП «Белдэррэсурс» усе пастаўленыя задачы выканалі ў поўным аб'ёме. Дарожным арганізацыям краіны пастаўлена матэрыялаў на 127 млрд рублёў, гэта амаль на 20 працэнтаў больш, чым у 2005 годзе. Свочасовае забяспячэнне ўсім неабходным дазволіла справіцца з галіновай праграмай і дарожнікам.

— Сёлета перад РУП «Белдэррэсурс» стаяць прыкладна тыя ж задачы, што і летась, — адзначае Вікенцій Віктаравіч. — Праўда, у сувязі з падаржаннем энерганосбітаў, аб'ёмы паставак матэрыялаў будучы года будуць крыху скарачаны. З-за падатковых прэферэнцый, прадстаўленых айчынным нафтаперапрацоўчым заводам, зменшыцца і сам дарожны фонд.

— Вікенцій Віктаравіч, вышэй вы ўзгадалі аб пэўных складанасцях з пастаўкамі бітуму на пачатку 2006 года. Ці не адаб'ецца расійска-беларускі вуглевадаросны крызіс на вашай рабоце сёлета?

— Цяжка сказаць. З іншага боку з-за росту цэн на бітуму ў Беларусі мы

сталі больш цікавым рынкам для расійскіх пастаўшчыкоў. А гэта значыць, што з дапамогай тэндэрнай сістэмы змо-

жам максімальна знізіць кошт закупкі матэрыялаў.

— Якія асноўныя задачы зараз стаяць перад дарожнай галіной? На якіх накірунках будучы сканцэнтраваны намаганні вашай арганізацыі?

— Натуральна, жыць трэба па сродках. І калі эканоміка дзяржавы працуе ў дастаткова складаных умовах, дарожнай галіне думаць пра нейкія буйныя праекты, нявыкліканы жорсткай неабходнасцю, таксама не даводзіцца. Таму на першы план выходзіць задача ўтрымліваць ужо існуючую сетку дарог у тым неаблігым стане, у якім яна знаходзіцца зараз. На гэта сродкаў павінна хапіць. Канешне ж, тыя сур'ёзныя праекты, па якіх ужо распачалі работы, і тыя, што

крытычна неабходны для жыцця дзейнасці таго ці іншага рэгіёна, будучы рэалізоўваюцца. Для параўнання: калі летась было ўведзена ў эксплуатацыю каля 70 кіламетраў новых рэспубліканскіх дарог, то на 2007 год заплаваны ўвод каля 50 працэнтаў ад мінулага года задання. З іншага боку, сетка рэспубліканскіх дарог ужо сфарміравана.

Зусім іншая справа — масты. Іх наяўнасць і стан маюць велізарнае значэнне не толькі для народнай гаспадаркі, камфортнага пражывання людзей, але і для іх бяспекі.

абходна імкнуцца павялічыць прадукцыйнасць працы і скарачаць выдаткі за кошт выкарыстання навіейшай сучаснай тэхнікі і абсталявання.

Пры вымушаным змяншэнні аб'ёмаў дарожных работ у Беларусі, будаўнічая актыўнасць у нашых суседзях ад Другой сусветнай вайны. Яны рэгулярна ўдзельнічаюць і перамагаюць у тэндэрах на правядзенне дарожна-будаўнічых работ не толькі ў Расіі, але і на заходнім накірунку. Вялікую работу праводзіць наш другі трэст па будаўніцтву аблоду Санкт-Пецярбурга. Летась



Адзел індустрыяльных матэрыялаў: Ніна АТРАШКОВА — начальнік, Валодзіна ШЫНКАРОВА, Тамара ШУМЕЙКА, Ганна ВЕРАБ'ЁВА — вядучыя інжынеры.

Утрыманне мастоў патрабуе значных сіл і сродкаў, і дарожнікам даводзіцца ісці на гэтыя выдаткі.

— Паводле апэрацыйна-спецыялістаў, рэспубліканскія ды і мясцовыя дарогі Беларусі на фоне сетак дарог нашых як усходніх, так і заходніх суседзяў, выглядаюць даволі прыстойна...

— Сапраўды так. Беларусь своечасова звярнула ўвагу на значнасць пытання. Многія ж нашы суседзі фактычна ліквідавалі дарожны фонд. Да чаго гэта прывяло, мы можам зараз назіраць і ў Расіі, і ва Украіне... Аднак апошнім часам у суседніх нас дзяржавах назіраецца тэндэнцыя да прывядзення дарожнай гаспадаркі ў парадак. Шмат будавалі дарог пачынаюць Польшча, Літва, тыя ж Расія і Украіна. Таму для нас сёння вельмі важна не «спачываць на лаўрах», не заспакоіцца і далей удасканальваць «артэрыі эканомікі». Рэзерваў у гэтым накірунку яшчэ многа: новыя тэхналогіі, віды матэрыялаў, развіццё прыдарожнага сэрвісу і г. д. Таксама не-



русь. Там таксама пражывае каля 10 мільёнаў насельніцтва, праўда тэрыторыя ў два разы меншая за нашу. Паўсюль роўныя, дагледжаныя дарогі. Часам нават не такія шырокія, як у нас. І гэта апраўдана: не мае сэнсу «закопваць» грошы ў дарогу, якая не будзе працаваць на поўную моц. Дарэчы, у Беларусі з гэтым таксама ўсё ў парадку. Навукова-тэхнічны цэнтр дарожнікаў — Белдэррэсурс — заўсёды дасканала вывучае ўмовы і дае навуковыя рэкамендацыі для будаўніцтва дарогі той ці іншай катэгорыі.

### ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»:

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Белдэррэсурс» займаецца цэнтралізаванымі пастаўкамі асноўных будаўнічых матэрыялаў (шчэбню, бітуму, мазуту) для дарожнай галіны краіны. У фінансавым вымярэнні кошт гэтай прадукцыі займае ад 15 да 20 працэнтаў дарожнага фонду рэспублікі.

Што датычыцца дарожнай сеткі Чэхіі, то яна таксама як і ў Беларусі, ужо сфарміраваная. Многія з дарог маюць стогадовую гісторыю — усё ж краіна куды менш пацярпела падчас Другой сусветнай вайны. У нас жа асноўная сетка будавана ў пасляваенныя гады. Прынамсі, і не бачыў, каб у Чэхіі будаваліся нейкія новыя дарогі — у асноўным даглядаюцца і ўдасканальваюцца ўжо існуючыя. У гэтым накірунку, лічу, трэба рухацца і нам.

Па гэтым пытанню хачу падзяліцца сваімі ўражаннямі яшчэ ад адной паездкі — у Англію. Ведаецца, нават у такой багатай еўрапейскай краіне я не сустрэў ніводнага вежывага крана. Амаль нічога не будучыца! Велізарны кантраст з нашай Беларуссю. Нават у няпростых эканамічных умовах мы працягваем будаваць, а значыць — развівацца. Думаю, столькі ў нас, не будучыць ніде ў Еўропе. (Праз два акны кабінета дырэктара тут жа налічваем як мінімум тры буйныя будоўлі. — Аўт.) І гэта радуе, выклікае пачуццё гонару за нашу краіну, дае надзею на добрыя перспектывы.

— Вікенцій Віктаравіч, якія змяненні з моманту нашай мінулай сустрэчы адбыліся ў вашым калектыве?

— Самае значнае — гэта тое, што мы стварылі яшчэ адзін аддзел — інжынернай падрыхтоўкі. Цяпер праекты ўсіх работ, якія заплаваны на рэспубліканскай сетцы дарог, мы маем у сябе. На 2007 год — гэта каля 160 праектаў па капітальнаму рамонту і каля 50 праектаў па бу-

раўнасцю працаваць не ўспяваюць, а дакладна бачыць колькі і якіх матэрыялаў пад канкрэтны праект неабходна той ці іншай арганізацыі. Гэта дазволіла абмежаваць апетыты некаторых кіраўнікоў: цяпер бессэнсоўна выбіваць з нас аб'ёмы паставак звыш заплаваных.

Ад сябе хачу дадаць, што арганізацыя мае вялікі патэнцыял і добрыя перспектывы. Вялікую падтрымку нам аказвае кіраўніцтва дэпартаменту «Белаўтдар», асабіста яго старшыня Анатоль Міхайлавіч Лыцін. Увогуле, аб рабоце кіраўні-

ка дэпартаменту яскрава сведчыць той, факт, што дарожнікі выканалі ўсе даведзеныя паказчыкі. Справаўся дэпартамент і з новым кіраўніцтвам Міністэрства транспарту. Уладзімір Георгіевіч Сасноўскі вельмі ўважліва адсочвае работу дарожнікаў, але і больш дэталёва, многія ўнутраныя дробныя пытанні пакідае вырашаць нам самім, што таксама станоўча адбываецца на рабоце дарожнай галіны.

Усё ж у нашай дарожнай справе, як, напэўна, і ва ўсіх іншых, усё вырашаюць кадры — гэта значыць людзі. У беларускіх дарожнікаў яны ў асноўным падараны правільна Людзі любяць сваю справу, перажываюць за яе. Як вынік — у нас вельмі небагата дарогі — адны з лепшых у СНД.

Актыўную кадрвую пазіцыю РУП «Белдэррэсурс» займае і ў сваім калектыве.

— Мы самастойна падрыхтавалі і перападрыхтавалі прыкладна палову свайго калектыву. У свой час не пакідалі без увагі ні адных курсав, семінараў, трэнінгаў, дзе можна было павысіць кваліфікацыю нашых супрацоўнікаў, — гаворыць Вікенцій Віктаравіч. — Такія палітыка ўжо прыносяць свае плодзі і для прадпрыемства, і для дзяржавы.

### «Серебряный родник» і натуральны сок

Мы ўжо расказвалі пра невялікую ўласную вытворчасць РУП «Белдэррэсурс» — лінію па выраб газаваных напояў і мінеральнай вады. Грошы павінны працаваць, — вырашыў генеральны дырэктар і на свабодных плошчах прадпрыемства ў Дзяржынскім наладзіў лінію разліву. Як паказаў час, не прагадаў. Граматны і шматвостны спецыяліст, якія перайшлі працаваць з «Трайпла», хутка і на новай глебе дабіліся значных, не толькі фінансавых поспехаў. Пра гэта красамоўна сведчыць і той факт, што на міжнародных выставах «Серебряный родник» «Белдэррэсурсу» з найбольшым павялічэннем выкарыстоўваў плошчы і спецыялістаў, нядаўна побач з «мінеральнай» лініяй з'явілася і лінія па разліву сокаў. Усе неабходныя дазваляюць ужо атрыманы, дарожнікам застаецца толькі дакачаць сезонна.

Сяргей ПРОТАС, Алена ДАЎЖАНОК, Марыя ЖЫЛІНСКАЯ (фота).



РУП «Белдэррэсурс» актыўна працуе з беларускімі нафтаперапрацоўчымі заводамі.



Завод па вытворчасці шчэбню ў Глушківаіх Гомельскай вобласці



Начальнік аддзела нафты і бітуму Леанід ГРЫХНО (справа) з вядучымі інжынерамі Флер'янам ПАЧЫКОЎСКІМ і Наталіяй ГВОЗДЗЬ і намеснікам начальніка аддзела Алай ОРКІНАЙ.

нічога буйнога не будавала. Сёлета беларускімі дарожнікамі зацікавіліся паякі, якія маюць даволі значную аб'ём работ і адпаведнае фінансаванне. Адметна, што там нашы дарожнікі даволі паспяхова канкуруюць з еўрапейскімі будаўнічымі арганізацыямі з Францыі, Турцыі, Балгарыі, Румыніі і іншых краін.

— Вікенцій Віктаравіч, добра вядома, што падчас замежных камандзіровак, любых турыстычных паездак вы стараецеся звяртаць увагу на стан дарог іншых краін, арганізацыю дарожнай галіны. Нядаўна вы разам з камандай па міні-футболу «Дарожнік», адным з заснавальнікаў якой з'яўляецца калектыв РУП «Белдэррэсурс», наведалі Чэхію...

— Натуральна, сачыць не толькі за міжнароднымі турнірамі (усміхаецца. — Аўт.) Чэхія — еўрапейская краіна ў многім падобная на Бела-



Супрацоўніцы бухгалтэрыі Надзея РАДЫНА, Вольга ФРАЛОЎСКАЯ, Вераніка РАКАВЕЦ, Святлана СВІШЧОВА і Алена СКІБА.

Мінфн ужо накіраваў заплыты ў вядучы міжнародны рэйтынгавы агенцтва Standard&Poors, Moody's Investors і Fitch Ratings з просьбай прадаставіць умовы, тэрміны і кошт рэйтынгавых паслуг. Беларусь можа атрымаць крэдытны рэйтынг да канца першага паўгоддзя 2007 года. У цэлым наўнаўнасць рэйтыngu са-дзейнічае павышэнню прытоку прамых замежных інвестыцый.



# ВУЧЫМСЯ! ЯК І ЎСЕ!..

## КРАДЦЫНЬСЬКІ ЦЯЛТА Вывезлі на «Жыгулях»

У Пінску адбыўся суд над хуліганамі, якія ў п'яным выглядзе прыставалі да людзей на вакзале. Адзін з іх нават параніў нажом двух чалавек. А гуляла кампанія на грошы, здарыцца крадзяжам. Яны ўкра-лі ў СВК «Ляпціца» чатырох малых цялят, загрузілі ў салон аўтамабіля «Жыгулі», селі ў машыну самі — двое пасажыраў і вадзіцель, і прыехалі ў Пінск. Там жылы тавар прадалі, купілі гарэлку, а напіўшыся, пайшлі шукаць прыгоду. Але былі затрыманы міліцыяй. Усе трое асуджаны на розныя тэрміны пазбаўлення волі.

## МАЛАРЫЦКІЯ РАЗБОРКІ

Калі навуэнцы Маларыцкага ГПТВ-155 у Даэнь святога Валянціна пачалі вечарам разыходзіцца з дыскатакі новага інтэрната, на іх напа-ла мясцовая моладзь. У бойцы, вадзіце папярэдняй следчай аэцнкі, удзельнічала да 120 чалавек. Двое выхавальнікаў не маглі заступіцца за сваіх навуэнцаў, бо іх туды жа збілі з ног. Схватка працягвалася прыкладна з 21 гадзіны 30 хвілін да 23 гадзін, а затым у Маларыцкую бальніцу пачалі паступаць параненыя — двух чалавек пакалі на лязан-не. Узбуджана крымінальная справа.

Яна СВЕТАВА.

**«Арсенал» уступіў ПСВ**  
Лонданскі «Арсенал», за які выступае беларускі футбаліст Аляксандр Глеб, праіграў у гасцяў у першым матчы 1/8 фіналу Лігі чэмпі-ёнаў лонданскаму ПСВ — 0:1. Наш паўабаронца выйшаў на поле ў стартавым саставе і быў заменены на 76-й хвіліне гульні. Вынікі ін-шых сустрэч: «Ліп» (Францыя) — «Манчэстар Юнайтэд» (Англія) — 0:1, «Сэлцік» (Шатландыя) — «Мілан» (Італія) — 0:0, «Рэал» (Іспанія) — «Баварыя» (Германія) — 3:2.

**Неканае вяртанне**  
Амерыканскі баксёр-цяжкавагавік Томі Морысан, які ў 1996 годзе завяршыў кар'еру з-за стаючай хваробы тэста на ВІЧ-інфіцыраван-не, аб'явіў аб сваім вяртанні на рынг. Свой 47-ы бой 38-гадоваы спартсмен правядзе 22 лютага супраць амерыканца Джона Касла ў Частары (штат Заходняя Вірджынія).

# Снег не чакаў, пакуль будаўнікі закончаць рамонт даху, і Брэсцкі легкаатлетчыны манеж пацёк

На пачатку лютага ў легкаатлетчыным манежы Брэста на ўсю моц ішла работы па капітальнаму рамонту даху. Тым часам пасля вялікага снегападу пачалася адліга, і са столі пацэлі цэлыя патакі вады. Легкаатлеты падчас трэніровак муслілі абцягаць ван-ны, вядры і тэры. У тым дні якая ішла рэспубліканская дзіцяча-юнацкія спаборніцтвы. І факт гэты атрымаў шырокі рэзананс у краіне. Тады адбылося пазачарговае пасяджэнне аблвыканкама, шэраг службовых асобаў атрымалі спаганні, некалькі чалавек нават былі вызвалены ад займаемых пасадак.

Чаму так здарылася і якая зараз сітуацыя ў манежы, мы гутарым з першым намеснікам упраўлення па фізічнай культуры, спорту і турызму Брэсцкага аблвыканкама Мікалаем ХЕВУКОМ.

Перш-наперш Мікалай Мікалаевіч прапануе звярнуцца да гісторыі шматпакатнага аб'екта:

— Рашэнне аб будаўніцтве легкаатлетчынага манежа ў Брэсце было прынята ў 1986 годзе. Затым рыхтавалася праектна-каштарыснае дакументацыя, і ў 1990-м будаўніцтва пачалося. Тады былі вызначаны тэрміны ўзвядзення аб'екта пад ключ — 36 месяцаў. Але пасля вядомых падзей 1991 года пачалася перабоі ў фінансаванні. За два гады правалі прыкладна трыццаць работ. У 1993 годзе апошні будаўніч пакінуў пляцоўку легкаатлетчынага манежа. Доўгі час гэта неаканчана будова, дзе гуляў ве-цер, была толькі лішнім гладаўнем бодем для гарадскіх улад. Недаўно ў 1997 годзе прыдумалі, куды яе збіць. Нават падрыхтавалі рашэн-не перадаць даўгабуду ЦУМУ для перабудовы пад гандлявыя рады. І гэта рашэнне, відаць, было б ажыццэўлена. Але ў пачатку новага стагоддзя трапіў спартыўны аб'ект ў поле зроку кіраўніка дзяржа-вы. Так крока памянуўся яго лёс. Былі вызначаны сродкі, і за год (з канца 2002 да восені 2003 года) будаўніцтва легкаатлетчынага ма-нежа завяршылі.

Мы правялі, памятаеца, пры-гомыя адкрыцці на радысець усеі спартыўнай грамадскасці. Ніхто не думаў, што тут падсцерагае амаль надзвычайная сітуацыя. А як толькі пачаўся ацяпляльны сезон, дах стаў пакрысе працякаць. Спачатку гэта былі нязначныя нязручнасці, якія без цяжкасці лакалізаваліся з дапамогай нейкай пасудзіны. Далей — болей. Давялося стварэць камісію аблвыканкама, у якую ўвайшлі будаўніч-практыкі, спецыялісты практнага інстытута, вучо-ныя-будаўнічы з Брэсцкага тэхніч-нага ўніверсітэта.

Пасля доўгіх і дэтальных разбо-рак камісія прыйшла да высновы, што адной з асноўных прычын цэ-цы стала перавылігненне ўяп-ляльнасці даху і наўнаўнасць карозі прафінасу. А прычынамі карозі ў сваю чаргу былі названы доўгае будаўніцтва і факт знаходжання аб'екта ў агрэсіўнай асяродку прамы-словай зоны. Побач ваветра копча-ць трубы адразу трох заводаў. Уносіліся розныя прапановы выйсця са складанай сітуацыі, але ў рэшце рэшт вырашлі поўнасць мяняць дах. Для гэтага аблвы-канкам выздзелі 530 мільянаў руб-лёў на 2006 год. Гарвыканкам пра-вёў тэндэр, які выйграў сталінае прадпрыемства ТАА «Інбудкамп-лект» у маі мінулага года. Але спе-цыялісты названай арганізацыі прыступілі да работы толькі ў каст-рычніку.

Чаму так адбылося, я напросі-ла расказаць начальніка Брэсц-кага гарадскога ўпраўлення ка-пітальнага будаўніцтва Уладзі-міра СМАРШЧОКА.

— Згодна з праектам рамонт, патрэбна было зняць старое па-крыццё даху, — патлумачыў Ула-дзімір Уладзіміравіч, — гэта зна-

чыць зняць верхнюю частку па-крыццё, зняць уцяпляльнік, узя-віць ахоўны пласт прафінасу, па-слаць стары пласт мінпліты і яшчэ адзін новы пласт той жа мінераль-най пліты. І ўжо наверх укладва-еца палімернае пакрыццё — ад-но з апошніх павеваў у будаўніч-цы і ва ўладкаванні даху. А вось памыненні пліты, без якіх немаг-чыма забяспечыць тэхналагічны працэс, выпускае адно прадпры-емства ў краіне — завод «Гомель-будматэрыялы». Заказчыкі ў яго лі-таратурна стаяць у чарзе. Пакуль здарыліся неабходныя матэрыялы, прайшло амаль часу, і да капі-тальнага рамонту прыступілі толькі ў кастрычніку.

Першапачаткова «Інбудкамп-лект» абавязваўся справіцца з ра-ботай да новага года. Але рамонт скончыўся толькі 18 лютага. Зна-чы-прыёмы аб'екта пакуль не бы-ло. Робатнікі манежа гавораць, што сям-там па-ранейшаму працэае. Магчыма, гэта проста рэшткі на-запаханай вільгаці. Але канчатко-ва гаварыць пра якасць праведз-най работы можна будзе толькі праз некаторы час, калі увесь на-вядуць прахасне, дождж і снег пра-вядуць «выпрабаванні». Галоўнае, што фірма, які і прадугледжана кантрактам, на працягу пяці гадоў любяга агрэхі будзе выпраўляць за сваёй кошт.

Варта адзначыць і недахопы ў арганізацыі работы «Інбудкамп-лект». Калі яны адкрывалі дах, то па-вінны былі падрыхтаваць і меры перасцёржы да час снегападу або адліг, тады б вада сцякала невя-лікімі струменямі, а не судзільным патокам. Але, думаю, будаўніч-на арганізацыя поўныя высновы зра-біла. Асабліва пасля таго, які ў Дэ-партамент кантролю і нагляду за будаўніцтвам Дзяржкамтэта па стандартызацыі былі накіравана хадаўніцтва аб прыпынцы ліцэн-зій на будаўніч-мантажыя работы ТАА да выпраўлення агрэху пры правядзенні капітальнага ра-монтну даху легкаатлетчынага ма-нежа.

Дарчы, сустрэліся мы з кіраў-нікам фізкультурнай галіны во-бласці і будаўнічй горада ў будын-ку манежа. Спартыўнае жыццё тут працягваецца. У памяншанні цэп-ла і ўтульна. Дзе-нідзе «плача-столь, які сцявяджае спецыяліс-ты, астатакчымі слязімі. Мікалай Хевук таксама адзначыў, што тут апошнім часам працавалі розныя камісіі. Але яны прыйшлі да высно-вы, што значнага ўроу манежу ва-да не нанесла. На бегавых дарож-ках пакрыццё такое ж, якое выка-рыстоўваецца на стадыёнах, і ва-да яму не страшная. Увесць час, па-куль ішоў рамонт, займалася больш за 600 выхаванцаў дзіцяча-юнац-кай спартыўнай школы. Трэніравалася і Юлія Несцёрчанка, яна толькі дня-мі паехала на планавыя зборы ў Польшчу. Так што не пацярпела і фізічная падрыхтоўка нашых спарт-сменаў.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Мы жывём побач з імі, але амаль нічога не ведаем адзін пра аднаго. Яны — таму што страцілі зрок з дзяцінства, мы ж — з-за мітусні і клопатаў за-быаемся нават пра сябе. Мы бачым чалавека, але не хапае часу разгледзець яго душу. Яны ж, асабліва дзеці, не ведаюць, што такое святло, але добра навучыліся распазнаваць унутранае аблічча людзей. І не-вядома, які зрок больш востры — фізічны ці духоўны.

Медыкі і псіхалагі ўпэўніліся ў існаванні феномена кампенсатор-най функцыі арганізма, калі адзін з органаў пачуцця цалкам або часткова страціў свае магчымасці, з'яўляецца астатнія працуюць больш інтэнсіўна. Па гэтым прынцыпу па-будавана сістэма адукацыі і выха-вання дзяцей, якія маюць прабле-мы са зрочкам. У Беларусі дзейні-чаюць шэсць спецыялізаваных школ-інтэрнатаў (па аднаму ў кожнай вобласці), у якіх маленькія гра-мадзяне краіны жывуць, вучацца, выхоўваюцца. Адна з іх, агульна-адукацыйная школа-інтэрнат для дзяцей з парушэннямі зроку, зна-ходзіцца ў Маладзечне.

Выглядае маладзечанскі інтэр-нат як звычайная школа. Не так даў-но за сродкі Мінскага аблвыканка-ма тут быў зроблены добры ра-монт: на першым паверсе з'явіліся ўтульныя крэслы і дываны, прыго-жыя люстры. І класы вучэбныя та-кі ж, як і ў агульнаадукацыйных школах, з дошкай і партамі.

— У школе навуэнцаў дзеці з часткова страчаным зрочкам, сту-пень яго параження вызначаецца, у лепшым выпадку, захаваннем зроку на дваццаць працэнтаў. Вы-хоўваецца ў нас зараз 104 дзіцяці, воем з якіх маюць татальную сту-пень слепаты, — кажа дырэктар На-талія Русая. — Нашае задча — вы-вучыць і падрыхтаваць дзіцяці да дарослага жыцця. Мы ўпэўнены, што інваліды няма, ёсць людзі з абмежаванымі магчымасцямі.

Пачатковую адукацыю атрым-ваюць у нашай краіне ўсе падлет-кі. Дзеці ў школе-інтэрнаце выву-чаюць тыя ж самыя прадметы, што

## Паштовае скрынка

### Відавочнае-неверагоднае

# «БО НАДЗЕІ АМАЛЬ НЕ БЫЛО»

...Не так даўно ля майго дома спыніліся дзве машыны. З ад-ной выйшлі супрацоўнікі міліцыі, з другой — незнаёмы мне муж-чына. Паазней, зайшоўшы ў хату, ён адказаў: «Цыган-скі барон...» і пакуль перада мною 4650 долараў. Роўна столькі, колькі ў нас прапала.

...У той дзень мне прыйшлося па справах паехаць у Пінск. Дома ставалася жонка. Яна да-да, да яе і завітала незнаёмай чар-нава жанчына, спытаці, ці не пра-дэмі мы бульбу? «Не», — спраба-вала адказаць гаспадыня, але пе-рад гэтым яна перажыла вельмі вя-лікае гора, ад чаго мова яе стала неразборлівай. Госця гэта адроз-у прымеццела — кнінула ў распыты. А пытам і ўзялася дапамагчы, вы-дэлець нічо.

Хворая, праўда, ёй адразу ска-зала, што грошай на гэта я не ня-ма. «А яны і непатрэбны, бо і сям-та за вылічэнне платы не браў», — завярэла лекарка.

Калі так — жонка прапанавала ёй зайсці ў летнюю кухню, але кабетна не пагадзілася, сказала, што там не будзе патрэбнага эф-екту. Маўляў, лявчыца трэба абавязкова ў хаце. Там яна раз-гарнула чорнае палатно, якое за-

## Кватэрнае пытанне ПРАВА ЗАСТАЕЦЦА

У нашай арганізацыі працую трое спецыялістаў «з раёна». Гэта значыць, што жывуць яны ў Лукахвічах, хто ў Маладзечне... Кажуць, што яны могуць стаяць у чарзе на жыл-лё па месцы работы. Ці так гэта?

А. ЛАМАКА, г. Мінск.

Неабходна адзначыць, што наў-наўнасць у арганізацыі жылых паміш-канань павіна разглядацца ў шы-рокім плане, гэта значыць не толькі калі ў арганізацыі на балансе зна-ўмаю, вядзецца ў дзяржаўных ор-ганізах, іншых арганізацыях, якія ма-юць у валадданні, карыстанні жы-лыя памішканні і (або) ажыццэ-ўляюць жылёвае будаўніцтва аль-бо прымаюць у ім долевы ўдзел. Гэта прадугледжана пунктам 3 вышэйпаміненнага ўказа кіраўніка Краіны, дзяржаўныя органы, іншыя дзяржаўныя арганізацыі маюць пра-ва паўторнага засялення вызвалё-ных жылых памішканняў, якія раней прадаставіліся іі работнікам у да-магах, перададзеных гэтымі органа-мі і арганізацыямі мясцовым выха-ўнічам і распарадчым органам, не-за-саўка 2006 года). На кватэрны ўлік па месцы работы могуць брацца работнікі (з членамі сваіх сем'яў), якія знаходзяцца ў штаце адпавед-най арганізацыі.

## УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «МИНСКОРТСЕМОВОЩ!» 28 марта 2007 года состоится

### ОБЩЕЕ ОБЩЕ СБОРЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МИНСКОРТСЕМОВОЩ!»

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год и основных направлениях его развития в 2007 году.
2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2006 год.
3. О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2006 год.
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса Общества, распределения чистой прибыли за 2006 год и утверждении направлений распределения чистой прибыли в 2007 году.
5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об установлении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об оказании спонсорской помощи семени и др. ресурсами общественными организациями инвалидов, детским приютам в 2006 году и утверждении ее суммы на 2007 год.
9. Об утверждении нового Устава ОАО «МинскСортСемОвощ!».

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 1. Начало собрания: в 8 часов 30 минут. Время регистрации участников — в день проведения собрания с 8 часов до 8 часов 25 минут по месту проведения собрания. Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей акционеров — по паспорту и доверенности. Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ!».

на выкарстанне шасці кропак, якія размеркаваны ў два слупкі, па тры кропкі ў кожным. Напрыклад, каб напісаць на паперы літару «а» трэба пракалоць верхнюю кропку левага слупка. Для таго, каб з'явілася літа-ра «я» пракалоўся ўжо чатыры кропкі — верхнюю і сярэдняю ў левым слупку, і верхнюю і ніжнюю ў правым. На ўроку пе-рад вучнем ляжыць папера з заданнем, якое складзена на брайлеўскіх сімвалах. Настаўнікі маюць ме-талічныя планшэт, які ўяўляе сабой мнос-тва маленчкіх пра-мавугольных адтуль-цаў. Спачатку кла-

і ў звычайных класах, хатні заданні і кантрольныя нічым не адрозня-юцца. За выключэннем заданняў для п'ятнаццаці чалавек — на іх і разлічаны спецыяльныя праграмы.

Вы ніколі не задумваліся, колькі сіл каштуе настаўнікам навучыць мове, літаратуры, матэматыцы, асно-вае фізікі і хіміі, астатнім прад-метам дзетка, якія маюць прабле-мы са зрочкам? І як зрабіць, каб пасля паўналецця выхаванцы шко-лы-інтэрната змоглі арыентавацца ў прастору нашага грамадства і адчувалі сябе ў ім больш-менш упэўнена?

«Прынцып навування заснаваны на сістэме шрыфту Брайля. Мена-віта пры дапамозе яго вучні атрым-ліваюць веды», — глумачыць ды-рэктар.

«Па Брайлю» пішуць і чытаюць у школе ўсе настаўнікі і выхавальнікі. Замест рукі і алука ўжываюць прыбор, які не піша па паперы, а пракалвае яе. Прынцып ужывання брайлеўскага шрыфту абяпраецца дзетка шчыльным ліст паперы, і зверху яго накрывае крышка план-шэта. У кожным металічным пра-мавугольніку трэба пракалоць ад-ну ці некалькі кропак на паперы — так з'яўляюцца словы, сказы, тэк-сты, лічбы, сімвалы.

«Вучні праводзяць пальчыкамі па паперы, адчуваюць пракалатыя месцы, і такім чынам «чытаюць». Пры дапамозе пракавання папе-ры яны самі выконваюць хатняе за-данні, працуюць на ўроку. Акрамя «ручнoga» спосабу напісання, мы выкарыстоўваем пішучыя машы-ны», — расказвае настаўніца матэ-матыкі Святлана Захарэвіч. — Яны выглядаюць як звычайныя, толькі



Фота Марыя Жыліньскай.

дзеей, якія страцілі зрок. І справа ў адсутнасці фінансавых срод-каў — грошы на гэта ёсць, а ў тым, што няма дзе набыць дапаможныя матэрыялы для правядзення ўро-каў. Тая ж самая рэзальфенія ма-кеткі фігур, якія неабходныя для правядзення ўрокаў геаметрыі, вы-раблены вельмі дарага. Новых не вырабляюць. Інтэрнаты трымаюць сувязь з расійскімі, нямецкімі па-дстаўшчыкамі і вытворцамі гэтай прадукцыі, робяць заказы, аднак справа ідзе марудна.

Сістэма атрымання ведаў, такім чынам, пабудавана па прынцыпу індывідуальнага падыходу да вуч-ня. У класах займаюцца не больш за п'ятнаццаць чалавек, настаўнікі ўвагу ўдзяляюць кожнаму. На-вучанне будзеца і на выкарстанні такой уласціваці, які кампенсатор-ная функцыя — інфармацыя і веды засвойваюцца пры дапамозе слы-ху, дотыку, паху.

«У дзеей надзвычай добра развіта і так званая «шоства па-чутцё», яны «ведваюць», дзе зна-ходзіцца вялікі нерухомыя прад-меты, могуць вызначыць, што на шляху ім сустрэнуцца пераходзіць для руху, — працягвае дырэктар Наталія Русая. — Мы выкарыстоў-ваем іх здольнасці для правядзен-ня кар'ерных заняткаў. Гэта яшчэ адзін неабходны від выха-вання, які вучыць прастораваму ары-

ентаванню на мясцовасці пры да-памозе шматлікіх гукаў, пахав, ад-чування абырсаў прадмету. Кара-еці казачку, мы стварам, выпра-цоўваем алгарытм дзеяння дзіця-ка, што ён ведала, што трэба ра-біць, якія весяці ў розных аб-стацінах». У маладзечанскай агу-льнаадукацыйнай школе-інтэрнаце для дзяцей з парушэннямі зроку праводзіцца і медыцынскія пра-цедуры. На жаль, выльчыць вачкі не-магчыма, але прыборы дэзавля-юць захавача і «ўмацаваць» той працэнт зроку, які застаецца.

Між тым не ўсе дзеткі, якія тра-пілі сюды, маюць праблемы са зро-кам ад нараджэння. Як адзначаюць медыцынскія работнікі інтэрната, ча-сам самі бацькі інавацый ў гэтым. Ад нараджэння за гігеній зроку дзі-цяці ніхто не сачыў, і, як гэта часта бывае, яно самат гадзін праводзі-ла перад тэлевізарам і за камп'юта-рам у першым-другім класе асвятле-нне рабочага стала, школьнай парты было наладжана няправільна. Больш таго, часам бацькі не забяваюць праблемы дзіцяці нават калі сітуа-цыя ўжо крытычная. На жаль, су-стракаюцца выпадкі, калі малых у інтэрнат прывозяць суседзі і сваёй. Звычайна такія дзеткі выхоўваюцца ў асацыяльных сем'ях.

Пасля заканчэння школы-інтэр-ната лёс іх выхаванцаў складаецца па-рознаму. Працэнт наступле-ныя ў вышэйшых навуальных устаноў добры, дзеці трапляюць і на юрдычныя факультэты БДУ, атрымліваюць спецыяльнасць псі-халага ў педагагічным універсітэ-це, займаюцца ў ВНУ тэхнічнага профілю. Аднак гэта падзеі, якія не страцілі зрок цалкам. Як скла-дзецца жыццё астатніх дзеткаў пас-ля заканчэння школы-інтэрната — невядома. Першага выпуску такіх школьнікаў яшчэ не было, але На-талія Русая ўпэўнена, што прабле-мова дзетка, якія назаўжды стра-цілі зрок, які і ўсіх людзей з абме-жаванымі магчымасцямі, выра-шальна толькі ў выпадку, калі гра-мадства будзе падрыхтавана іх прыняць.

Дамітрый АЛЬФЕР. Маладзечна—Мінск.

## Ліставанне

### ГОРА І ГОРАД

«Пішу ўсім» — з такой прыс-кай па электроннай пошце прый-шоў ліст з Оршы ад бацькі 16-га-довай дзіцячкі, жыццё якой тра-гічна абарвалася ў навагоднюю ноч, на пешаходным пераходзе, пад калёсамі аўта.

А далей...  
Падлеткі співалі ёлку («мікра-раённую»), якая стаяла ля дома па-койнай. І ніхто не абурэўся.  
Больш за тое, сабраліся людзі і расхлі перакрыць дарогу... На якой пасля гэтага не проста пааба-ццалі, а за два святочныя дні «па-лажылі спаць паліцэйскіх».

А калі і студэнца дзв'яціннку ха-валі, праводзіць яе прыйшлі тыся-чы арышантаў...  
Упэўнены, — піша бацька дзв'я-цінкі, — што калі б у гэтай марш-рутцы (дзе ехала дзв'яцінкі, — Аўт-) не было іншых пасажыраў, і яны не сталі сведкамі ДТЗ, калі б жыццям мікрарэяна Андрэўска-вічы не выйшлі на мільгін, усё б «за-мялі». А так... «Спадзяюся, што следства і суд ва ўсім разберуцца і вйнаваць будзь пакараюць».

...Ці стане ад гэтага лягчэй (ко-б крыў) бацькам, сям'і, усім, хто любіць дзв'яціннку? Магчыма... Як было лягчэй ад таго, што гора іх раз-муе горад. І як мог спарадзіць.

### ЧЫТАЧ ПРАПАНАУЕ

Амаль 30 гадоў, — піша сп. А. з Баранавічаў, — я з'яўляюся падпіс-чыкам «Звязды» і хачу, каб на яе старонках з'явілася новая рубрыка — «Чытач разважае», альбо «...ста-віць праблему». Гэта палепшыць змест газеты, умяцце яе аўтарства.

Сваю прапанову сп. А. падма-цоўвае канкрэтным матэрыялам. Змест яго (у пераказе) — у мэтах барацьбы з «п'янствам тэрма-мінама: а) павяніць кошт усіх алка-гольных напояў і піва ў 10 разоў; б) забараніць продаж іх у начны і ра-бочы час (гэта значыць, з 8 гадзін раніцы да 8 гадзін вечара); г) расціць іх (скажам так) прысутных месцах штрафаванне не менш як у 20 базавых велічынь (620 тысяч рублёў)... Ну і г.д. У сэнсе — «ус-класці адказнасць» умяцці кант-роль». «Пашыршы прапаганду».

Усё правільна, як быццам? Але ж другі наш чытач сп. М. з Мінска (што цікава — у той самы дзень і ў мэтах той самай барацьбы) пра-пануе (амаль даслоўна)... прада-ваць танныя фабрычныя самагон-ныя апараты, каб кожны, хто хоча, мог нагнаць для сябе жанакі са-маробнай гарэлкі, а не купляць рознага роду адруту ў рознага ро-ду дзяляку.

Які з лістоў друкаваць пад но-вай рубрыкай? Першы? Але нешта падобнае наша краіна (тады яшчэ ў саюзе з іншымі), які быў


### УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ЗНАМЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ» 29 марта 2007 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Знамя индустриализации» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, зал заседаний.

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2006 году и основных направлениях деятельности Общества на 2007 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2006 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательного совета. Отзы наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
3. О результатах проверки Службой ведомственного контроля концерна «Белгетром» и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за 2006 год. О выплате дивидендов за 2006 год.
6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2007 год и I квартал 2008 года.
7. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. О наделении наблюдательного совета полномочиями, отнесенными к компетенции собрания.
9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Считать недействительными страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней в время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 0019703—0019705, страховые сертификаты «Зеленая карта» серии ВУ 12 № 205550—205555, 205576—205585, 749498, страховые свидетельства по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь серии АД № 0686083—0686090.



Фота Антоніа Кішчэўска.



# «РУКІ СКУЛЬПТАРА ПАВІННЫ БЫЦЬ ЗАЎСЁДЫ Ў ГЛІНЕ...»

**Іван Міско:**  
ны. Яны не могуць заставацца незапрабаванымі (а ўмовы майстэрні: вільгаць, перапад тэмпературы нага рэжым — бося, матэрыялы могуць загінуць...)  
Я хацеў бы ўсё гэта падачыць гораду — каб майстэрня стала проста музеем скульптуры, а музею касманаўтыкі. Гэта галоўная мая мара. Дарчы, касманаўты абцялі дапамагчы нават экспанатамі... Сёня, здаецца, ужо ўсе ўсвядомілі: хто валодае космасам, той валодае і зямным шарам. А Беларусь унесла значны ўклад у даследаванне космаса.

**22 лютага вядомы беларускі скульптар, старшыня Рэспубліканскага мастацка-экспертнага савета па манументальным мастацтве Міністэрства культуры Беларусі Іван Міско адзначае 75-гадовы юбілей.**

Ён нарадзіўся ў вёсцы Чамяры Слонімскага раёна ў сялянскай сям'і. Колькі помніць сябе, заўсёды марыў стаць мастаком. Калі бацькоў не было дома, даставаў з печы вуголіце і малаваў на акуртанна падабенным «палатне» вялікай печы. Прыходзілі бацькі, сарваліся на сына. А суседзі ўважліва разглядалі малюнкi ды прарочылі: «А можа Ванька стане мастаком!» Іван Міско паступіў на аддзяленне жывапісу, аднак калі ўбачыў скульптуру, адразу адчуў, што менавіта гэта яго прызначанне...

Першае сур'ёзнае прызнанне прыйшло ў 70-х: за манумент Маці-патрыёткі, устаноўлены ў Жодзіне, аўтарскаму калектыву ў складзе І. Міско, А. Заспільскага, Р. Рыжанкова і архітэктара А. Трафімава прысуджана Дзяржаўная прэмія СССР. Сячот гэтага помніка, нагадаю, абсалютна дакументальны: мясцовая жыхарка Настася Курпярэва адправіла на вайну пярыя свайх сыноў — і не дачакалася ніводнага з іх. Самаму малодшаму, Пятру Курпярэву, прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.

Іван Міско са сваімі калегамі часта быў у Настасі Фамінічы, якая намога перажыла сваіх сыноў... — памерла ў 1979-м, было ёй 107 гадоў... А нядаўна майстар завяршыў работу над чатырохфігурнай скульптурнай кампазіцыяй «Маці герояў». Настася Курпярэва побач з маці касманаўтаў Ю. Гагарына, П. Клімуха, У. А. Каваленкі. Гэта тэма, па сутнасці, — уся гісторыя XX стагоддзя. Лёс мацяроў — сімвал мужнасці і жыцця...

Івана Міско часта называюць «касмінчым» скульптарам. І невыпадкаю: тэма космаса — адна з прыватных яго творчасці. Ён сярэе з многімі касманаўтамі, ды і сам марыў калісьці паліцець у космас. У Зорным гардуку шмат разоў сядзеў у цэнтрыфугах, яго пракурвалі на розных трэнажэрах... Каб ляпіць скульптуры партрэт касманаўта, трэба, як кажуць, «пабіць у яго скурку», паспрабаваць хоць бы аддалена ўявіць «касмінчы» адчуванні...

У той дзень, калі я прыйшла браць інтэрв'ю, убачыла скульптара... на даху майстэрні. Ён сядзеў на снегу. Дах майстэрні працякае, таму творца тэрмінава выратоваў становішча... Увогуле ўмовы працы Міско без нацяжкі можна назваць экстрэмальнымі. Другі год у майстэрні няма ацяплення. А паспрабуйце ўявіць, што такое скульптар у холадзе, калі гліна мерзне...

Здаецца, тут ужо не да гутарак «пра высокае». Аднак да нашай газеты ў Міско асаблівае стаўленне.  
— У студэнцкай гады я быў пазаштатным журналістам «Звязды», — угадвае ён.  
— І якім было супрацоўніцтва?  
— Я атрымаў вольна камандзіроўку ад газеты «Звязда» і ездзіў па ўсёй Беларусі — малаваў Герояў Сацыялістычнай Працы. Мне гэта было вельмі цікава... Малюнкi друкаваліся ў газеце.  
Іван Якімавіч са шкадаваннем аглядае працешую столь сваёй старанкай майстэрні. Плотым падакца дровы ў печку, прызначае:  
— Калі вялікія маразы, майстэрня выпрабуе мяне на выжывальнасць. Ну і вясной адпаведна... А тут жа не толькі дзесяткі, сотні работ, але і вялікі фотаархыв, эцюды, накіды, прысвечаныя тэме космаса. Гэта сур'ёзныя гістарычныя дакументы, якія павінны быць захаванымі.

— Іван Якімавіч, а непасрэдна гарадскім уладам вы ідэю накіраў майстэрню-музея выказвалі?  
— Шмат разоў гаварыў пра гэта і па тэлебачанні, і па радыё, і ў «Звяздзе»... Афіцыйную паперу гарадскім уладам пакуль не пісаў. Спадзяюся, пытанне вырашыцца станюча — на ўсеагульную карысць.

У Нацыянальным мастацкім музеі мая персанальная выстаўка прымеркавана акурта да Дня касманаўтыкі. На адкрыццё выстаўкі абцялі дапамагчы дачка Юрыя Гагарына Алена. Тама выстаўкі — касманаўтыка. Хацелася б, каб потым выстаўка пайшла па тых краінах, адкуль родам касманаўты. І вярнулася ў Мінск ужо ў музей.

— Пытанне да вас як да старшыні Рэспубліканскага мастацка-экспертнага савета па манументальным мастацтве: ужо вяртацца, акой будзе тэрыторыя каля Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі?  
— Дзякуючы будынку бібліятэкі адкрылася цудоўная панарама горада. Ужо знойдзены цікавыя варыянт творчага вырашэння «бібліятэчнай» прасторы. Праект і эскізы ўжо зацверджаны нашым саветам — на конкурснай аснове. Мы гатовы ў любы час пацаць працаваць у памеры і матэрыяле.

— Побач з бібліятэкай будзе...  
— ...скульптурная пластыка. Тама: мінулае, сучаснасць, будучыня — у шырокім сэнсе. І сям'я розныя матэрыялы: граніт, бронза, дрэва... Усё гэта будзе разглядацца на пасяджэнні Савета Міністраў краіны. Павінна быць вырашана і пытанне фінансавання.  
На мой погляд, работа па Нацыянальнай бібліятэцы павінна працягвацца. Яна завершыцца, калі будзе цалкам аформлены ўвесь ландшафт. Гэта павінна стаць самым прыгожым месцам у Мінску: цэнтр культуры, ды мы адначасова зможам любавіцца сталіцай.

— Ідзе грандыёзная рэканструкцыя Опернага тэатра — парк ля тэатра таксама будзе добраўпарадкаваны?  
— Скульптуры распрацоўваюць прапановы эскізы. Пакуль канчатковае рашэнне не зацверджана. Паспрабуем вярнуцца да таго, што калісьці было задумана самім Лангбардам.  
— Дарчы, вы не аднойчы выказвалі думку аб тым, што ў Мінску абавязкова павінна быць вуліца Лангбарда...  
— Усе работы Лангбарда ўцалелі ў час Вялікай Айчыннай вайны: Дом урада, Акадэмія навук, Оперны тэатр, Дом афіцэраў. Але на сёння імя архітэктара не ўвекавечана ні ў назве вуліцы, ні ў мемарыяльнай дошцы; няма ні бюста яго, ні помніка...

— Мабыць, гэта праблема ў тым ліку і творчых саюзаў, якія не выходзяць з адпаведнымі прапановамі да органаў улады?  
— Так, згодны, і праблема творчых саюзаў адначасова. Трэба думаць аб краіне — каб заставалася памяць. Паглядыце: у Мінску не ўстаўляюцца помнікі ні пісьменнікам, ні акцёрам, ні мастакам, ні вучоным... Затое насупраць Акадэміі навук паставілі скульптуру веласіпедыста. І ніхто не зацвердзіў гэта! Дазволю на ўстаноўку Манументальны савет не даваў, нішто да нас нават не вяртаўся... І ў цэлым па рэспубліцы падобнай «самадзейнасці» няма. Тады як менавіта Міністэрства культуры нясе поўнае адказнасць за ўсё тое, што робіцца ў краіне ў галіне культуры, манументальнай прапаганды. А ў нас многае робіцца стыхійна.

Вось, калі ласка, яшчэ прыклад: прымаецца рашэнне, што праз два месяцы неабходна адкрыць бюст пісьменніка. І пачынаецца гарачка... Ці можна за такі тэрмін забяспечыць добрую якасць? Безумоўна, не. Манументальны савет выяжджа на месца, работа не прымаецца. Але мясцовае начальства тым не менш вырашае ўстанавіць бюст. Таму што да пэўнай даты бюст павінен быць. Значыць, размова ідзе не пра якасць — пра тэрмін! Вось такая стыхійнасць не толькі не патрэбная, але шкодная: бюст жа ўстаўляюцца не «часова», а на вякі...

Дарчы, у доўрочку Белдзяржуніверсітэта ўстаноўлены помнікі нашым асветнікам, аднак ніводная работа таксама не зацверджалася Манументальным саветам.  
— Магчыма, гэта «ўнутраная» справа ўніверсітэта?  
— Асабіста, прыватная ўласнасць можа быць толькі на дачы і на кухні! Універсітэцкі дворык — таксама дзяржаўная тэрыторыя.  
— Многія звяртаюць увагу на цікавую дэталю: усе мужчыны-помнікі ў БДУ сяжыцца і толькі жанчыны, Ефрасіння Полацкая, стаіць... Увогуле, як вы ацэньваеце гэтыя работы?  
— Я магу ацэньваць работы толькі тады, калі яны прадстаўляюцца на свеце. Гэта неабходна. Есць адпаведны закон, які трэба выконваць. А незаконна ўстаноўлены помнікі, згодна з рашэннем Савета Міністраў, падлягаюць дэмантажу.  
— Думаю, вы першы выступіце супраць, калі будзе прынята рашэнне аб дэмантажы...  
— Я не стану выступаць за дэмантаж — але я выступаю за парадак... Работу трэба разглядаць не тады, калі яна адліта ў бронзе (ужо позна тады штосьці абмяркоўваць), а на стады эскіза і ў мяккім матэрыяле.

Якжу не проста за горад, а ў цэлым за ўсю рэспубліку. Бо помнікі — гэта гісторыя нашай краіны, гісторыя нашай культуры. А што ў нас сёння з гістарычнымі помнікаў? Фантанчых «Хлопчык з лебедзем» — і больш нічога няма... Хацелася б узяць яшчэ адну надзвычайную важную праблему.  
У нас на сёння няма зацверджанага ўрадава плана манументальнай прапаганды краіны. І гэта вельмі дрэнна. Таму што нашы вядуць жывальніцы, графікі, манументальністы не ведаюць, што яны будуць рабіць у бліжэйшай перспектыве.  
Каб урад зацвердзіў план манументальнай прапаганды, кожная вобласць, кожны раён павінны падаць свае прапановы ў Міністэрства культуры. Яно ўсё падсумуе і выйдзе з адпаведнымі прапановамі ў Савет Міністраў... Тады мы будзем ведаць, што запланавана на цягодку, на кожны год...  
Пад план можна будзе дакладна фарміраваць і фінансаванне.  
Найскладнейшае становішча сёння ў скульптурнай пластыцы, у нашых скульптурных майстэрнях. Заказаў няма. Закупаю няма. Масштаб не можа апаляць за майстэрню... А ў кожнага праектаў, ідэй надзвычай шмат, толькі вось як рэалізаваць?

— Іван Якімавіч, ці вядома, калі будзе ўстаноўлены помнік Ці Гэроў?  
— Мару пра гэта. Але ўвесь час чую: няма грошай. А калі яны былі? Грошай заўсёды не хапае... Сказалі: шукай спонсара. А дзе ён, гэты спонсар? Я хацеў бы вылепіць яго зборны вобраз і паставіць фігуру «Спонсар» (смяецца).  
У нас шмат таленавітых маладых скульптараў. Але скульптар — як і хірург: калі ён увесь час не працуе, не лепіць, калі рукі не ў гліне, калі няма заказаў, дык ён не зможа ствараць... Нельга, каб таленавітыя людзі пасля заканчэння Акадэміі мастацтваў з'язджалі за мяжу на заробкі і трывалі там. Мы павінны даваць магчымасць узрошчэнню нацыянальным талентам пакідаць след на радзіме — каб яны ўносілі ўклад менавіта ў беларускую культуру.  
— Іван Якімавіч, як будзеце адзначаць юбілей?  
— У майстэрні, за работай. Рукі скульптара заўсёды павінны быць у гліне...  
Тачына ПАДАЛЯК.

**ЗАВЕРЯЮ**  
Начальнік упраўлення  
по цэнным бумагам Галоўнага  
упраўлення Міністэрства  
фінансав  
Рэспублікі Беларусь по г. Мінску  
В.Н.Омельянович

**УТВЕРЖДЕНО**  
Протокол заседания  
Наблюдательного совета  
ОАО «Белинвестбанк»  
«26» января 2007 г., № 5

## КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК» ТРЕТЬЕГО, ЧЕТВЕРТОГО, ПЯТОГО И ШЕСТОГО ВЫПУСКОВ

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (Адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускі банк развіцця і рэканструкцыі «Белінвестбанк»), зарэгістраванае ў Нацыянальным банке Рэспублікі Беларусь 3 сьнежня 2001 г. за № 807000028, (месца знаходжання: 220002, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, пр. Машэрава, 29) аб'яўляе аб адкрытай продажэ аблігацый трэцяга, чэцвярэтага, пятага і шэстага выпускоў.

- Асноўнымі цэлямі дзейнасці банка яўляюцца:
- спосабаваанне прэтворенню ў дзейнасць адной дэнэжно-кредытнай палітыкі, прыводзімоі Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь і Саветом Міністроў Рэспублікі Беларусь;
  - аказанне фінансавоі паддэжкі гасударственных праграмм;
  - ўчастак у кредытаванні рэгіянальных праграмм эканаміческага развіцця, ствараюцца новых і мадэрнізацыйных дзействующих прыводств, кредытаванні меропрыятій, содействующих развіццю прадпрыемстватства;
  - асабствленне інвэстыцыйных праектоў, напавленных на ствараанне новых, рэструктурізацыю і расшырэнне дзействующих прыводств, а такжэ содействіе павышэнню ўрэння конкурентноспасобнасці выпускаемоі прыводцы, асабствленню праграмных меропрыятій па освоенню высокіх тэхналогій і новых відоў прыводцы;
  - ізвлеченне прыбылі в інтэресах акцыянероў.
- К прыводцу дзейнасці банка адносіцца:
- банковска дзейнасць;
  - абурачельство за трэтьх лїц, прядуматривающэ исполненіе абязательств в дэнэжноі формэ;
  - доверительное управление драгоценными металлами и драгоценными камнями;
  - лїзінгова дзейнасць;
  - консультацыйнае і інфармацыйнае ўслугі;
  - выпуск (эміссія), прыводца, попкалка цэнных бумаг и ыные операцыи с цэнными бумагамі;
  - ыная дзейнасць, прядумотрэнная законодательством Рэспублікі Беларусь.
- Асноўныя паказателі фінансаво-хазяйствэннаі дзейнасці банка:

Показатели	По состоянию на:	
	01.01.2006	01.10.2006
Прибыль, млн. руб.	18090,2	26132,8
Рентабельность, %:		
-отношение прибыли к среднему собственному капиталу	10,5	13,3
-отношение прибыли к средним активам	1,3	1,6

Выпуски облигаций осуществляются для привлечения временно свободных денежных средств физических лиц и направления их на финансирование инвестиционных проектов и строительства жилья. Вид, форма выпускаемых облигаций — процентные, на предъявителя, в документарной форме (в виде отпечатанных на бумаге бланков).

Владельцы облигаций могут быть только физические лица — резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. Облигации третьего выпуска зарегистрированы в Управлении по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску 05 февраля 2007 г., регистрационный номер 5-200-02-0059.

Облигации четвертого выпуска зарегистрированы в Управлении по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску 05 февраля 2007 г., регистрационный номер 5-200-02-0060.

Облигации пятого выпуска зарегистрированы в Управлении по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску 05 февраля 2007 г., регистрационный номер 5-200-02-0061.

Облигации шестого выпуска зарегистрированы в Управлении по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску 05 февраля 2007 г., регистрационный номер 5-200-02-0062.

Объем эмиссии облигаций третьего выпуска составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) белорусских рублей. К открытой продаже предлагаются 30 000 (Тридцать тысяч) облигаций номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей каждая. Объем эмиссии облигаций четвертого выпуска составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) белорусских рублей. К открытой продаже предлагаются 4 000 (Четыре тысячи) облигаций номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) белорусских рублей каждая. Объем эмиссии облигаций пятого выпуска составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США. К открытой продаже предлагаются 15 000 (Пятнадцать тысяч) облигаций номинальной стоимостью 100 (Сто) долларов США каждая.

Объем эмиссии облигаций шестого выпуска составляет 1 000 000 (Один миллион) евро. К открытой продаже предлагаются 10 000 (Десять тысяч) облигаций номинальной стоимостью 100 (Сто) евро каждая.

Дата начала открытой продажи облигаций третьего, четвертого, пятого и шестого выпусков — 01 марта 2007 г.

Продажа (размещение) облигаций третьего выпуска осуществляется с 01 марта 2007 г. по 30 ноября 2007 г. включительно, продажа (размещение) облигаций четвертого, пятого и шестого выпусков осуществляется с 01 марта 2007 г. по 29 февраля 2008 г. включительно в Гоперу, филиалах и отделениях банка в течение их рабочего времени.

Облигации приобретаются по номинальной стоимости за денежные средства в белорусских рублях или иностранной валюте в наличном либо безналичном порядке. Денежные средства от размещения облигаций зачисляются на соответствующие счета в Гоперу, филиалах и отделениях банка.

Срок обращения облигаций третьего выпуска — с 01 марта 2007 г. по 29 февраля 2008 г. включительно, срок обращения облигаций четвертого, пятого и шестого выпусков — с 01 марта 2007 г. по 31 августа 2008 г. включительно.

## Традыцыі Масленка, масленка, бывай, зіма красненька!

У вёсцы Стары Свержань Стаўбцоўскага раёна адбыліся прыводы зімы.  
Свята народнага календара прайшло на пляцоўцы перад Стара-свержанскім цэнтрам культуры. На гульнявых пляцоўках «Куток халасцёўка», «Слуп з пёўнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне іраў), «Блінае нашэцце», «Хто каго» (перацягванне канары), «Дабра і шчасця» веселіліся, сявалі, танцавалі, спаборнічалі вясковыя жыхары і іх госці. Яны таксама каталіся на санях, у якія былі ўпрыжаны прыгожа ўбраныя коні. Усе адведалі біліну з шашлыкмі.  
Як адначасяма мастацкі кіраўнік цэнтра культуры Ала Цялеўка, так добра арганізаваць свята стала магчымым дзякуючы дапамозе кіраўніцтва сельскагаспадарчага прадпрыемства «Нёнем», «Самы моцны» (падыманне і